

**Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
Інститут української мови**

**ДІАЛЕКТНА МОВА:
СУЧАСНИЙ СТАН І ДИНАМІКА
В ЧАСІ**

**До 100-річчя професора
Федота Трохимовича Жилка**

Київ – 2008

УДК 81'282(100)(06)

ББК 81.2.я 43

Д 44

Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора Ф.Т. Жилка. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (5–7 березня 2008 р., Київ). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 224 с.

Редакційна колегія: П.Ю. Гриценко (відповідальний редактор), В.М. Брицин, Л.В. Дика (відповідальний секретар), Г.С. Кобиринка, О.А. Малахівська, М.В. Поістогова, Л.В. Рябець.

У виданні подано основні положення доповідей, виголошених на Міжнародній науковій конференції “Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора Ф. Т. Жилка”.

Для філологів, етнолінгвістів, істориків науки.

ISBN 978-966-8188-95-4

УДК 81'282(100)(06)

ББК 81.2.я 43

Д 44

© Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

© Інститут української мови НАН України

© Видавничий Дім Дмитра Бураго

ЗМІСТ

Гриценко Павло.	
Професор Ф. Т. Жилко в українській діалектології	
II половина ХХ ст.	11
Полюга Лев.	
Федот Жилко – дослідник творчості Івана Франка	16
Попова Татьяна.	
Ф. Т. Жилко и проблема українско-белорусского пограничья	18
Мартинова Ганна.	
Ф. Т. Жилко – дослідник середньонаддніпрянського діалекту	21
Аркушин Григорій.	
Особливості картографування мисливської лексики	25
Багнюк Наталя.	
Риси живої української мови у церковнослов'янському тексті анонімного середньоширифтового Євангелія	28
Баранник Людмила.	
Динамика лексико-семантической системы русских островных говоров Одесчины, функционирующих в разноязычном окружении	30
Березович Елена.	
Наивная лингвистика как объект диалектологического исследования	34
Бігусяк Михайло.	
Діалектні особливості бойківсько-гуцульського порубіжжя	36
Босак Алена, Босак Віктор.	
Некаторыя асаблівасці стварэння атласа гаворак Верхняга Над'ясельдзя	40
Бріцина Олеся.	
Чи є “фальшовані банкноты” в науковому обігу?	42
Будзяк Анна.	
Волинська лексика в рукописній словникарській спадщині Івана Вагилевича	44
Вербич Святослав.	
Карпатська оронімія як об'єкт етимологічного аналізу	47
Верховод Ольга.	
Номінативні процеси в лексиці живої природи (на матеріалі українських східнослобожанських говірок)	50

Некаторыя асаблівасці стварэння атласа гаворак Верхняга Над'ясельдзя

Тэрыторыя Верхняга Над'ясельдзя (Пружанскі р-н Брэсцкай вобл. Беларусі і сумежжа) знаходзіцца на ўзмежжы Беларусі, Украіны і Польшчы. Тэрыторыя Верхняга Над'ясельдзя ўяўляе сабой адзін са своеасаблівых рэгіёнаў Беларусі ў плане міждыялекцных кантактаў. Тут праходзіць мяжа паміж заходнепалескай і гродзенска-баранавіцкай групамі гаворак. Акрамя таго, многія даследчыкі праводзяць па рацэ Ясельдзе ўмоўную старажытную балта-славянскую моўна-этнічную мяжу.

Такія рэгіёны патрабуюць вельмі дзяліўага даследавання гаворак і па густой сетцы. Гэта неабходна перш за ёсё для вызначэння харектару дыялекктнага ландшафту рэгіёна: ці з'яўляюцца пэўныя дыялекктныя адзінкі асобнымі групамі або падгрупамі, ці гэта проста часткі іншых дыялекктных адзінак, дзе праходзіць мяжа паміж гэтымі адзінкамі, які харектар чучкоў ізаглоў у рэгіёне. Да таго ж, канфігурацыя ізаглоў інавацыйных з'яў на дыялекктным сумежжы нярэдка можа адлюстроўваць этапы пашырэння інавацый у рэгіёне.

Даследаванне асноўных фанетычных, марфалагічных і лексічных асаблівасцей гаворак Верхняга Над'ясельдзя аўтарамі праводзілася на працягу 1997-2006 гг. Фактычны матэрыял збіраўся на тэрыторыі Пружанскага р-на Брэсцкай вобл. (асноўная частка даследавання) і на сумежнай тэрыторыі Бярозаўскага, Івацэвіцкага, Камянецкага, Кобрынскага р-наў Брэсцкай вобл., Ваўкавыскага, Зэльвенскага, Свіслацкага і Слонімскага р-наў Гродзенскай вобл. Усяго даследаваны гаворкі жыхароў 231 населенага пункта, з іх у Пружанскім р-не – 214, Бярозаўскім – 6, Свіслацкім – 5, Ваўкавыскім – 1, Зэльвенскім – 1, Івацэвіцкім – 1, Камянецкім – 1, Кобрынскім – 1, Слонімскім р-не – 1 населены пункт.

Аптыўванне праводзілася па спецыяльна распрацаванай праграме, якая ўключала пытанні па фанетыцы, марфалогіі і лексіцы. Пераважна апытваліся інфарматары ад 50 да 90 гадоў, якія з'яўляліся карэннымі жыхарамі канкрэтнага населенага пункта. Поўная праграма даследавання ўключала 40 пытанняў па фанетыцы і 40 пытанняў па марфалогіі, 102 пытанні па лексіцы. Па поўнай праграме даследавана 118 населеных пунктаў. Па кароткай праграме (15 пытанняў па фанетыцы і марфалогіі) даследавана 113 населеных пунктаў Верхняга Над'ясельдзя. На парыўнальна невялікай тэрыторыі па кароткай праграме першапачатковая даследаваліся ўсе населеныя пункты. Потым частка пунктаў здымалася.

Здымаліся невялікія па колькасці жыхароў пункты, звычайна позняга ці адносна позняга часу ўзнікнення, гаворкі якіх амаль не адрозніваліся ад гаворак суседніх буйных ці адносна буйных населеных пунктаў. Выключэнне часткі населеных пунктаў з плану далейшага больш глыбокага даследавання і картографавання ніякай шкоды для вырашэння акрэсленых праблем не робіць, паколькі ўсе народныя гаворкі сістэмы працягваюць даследавацца па шырокай праграме. І ўсё ж першапачатковое франтальнае даследаванне па кароткай праграме выключна ўсіх населеных пунктаў неабходна. Па-першае, гэта неабходна зрабіць для складання дакладнай карты гаворак рэгіёна. А па-другое, дзякуючы першапачатковому франтальнаму абследаванию выключна ўсіх населеных пунктаў, мы не прапусцім ніводнай гаворкі, якая характеристызуецца хоць нейкай адметнасцю.

Па выніках праведзенага даследавання складзена 204 карты, у тым ліку фанетычныя – 30, марфалагічныя – 40, лексічныя – 90, ізаглосныя – 35, гістарычныя – 5, агульныя – 4. Фанетычныя і марфалагічныя карты апублікаваны ў “Атласе гаворак Пружанскага раёна Брестскай вобл. і сумежжа (Верхняга Над’ясельдзя). Фанетыка і марфалогія” (Мн., 2005), лексічныя і гістарычныя – у “Атласе гаворак Пружанскага раёна Брестскай вобл. і сумежжа (Верхняга Над’ясельдзя). Лексіка” (Мн., 2006), фанетычныя, марфалагічныя, лексічныя, ізаглосныя і гістарычныя – у дысертацыйнай работе “Дыферэнцыяцыя і арэальнага сувязі гаворак Верхняга Над’ясельдзя” (Мн., 2006), асноўныя фанетычныя, марфалагічныя і лексічныя карты апублікаваны ў манаграфіі “Гаворкі Верхняга Над’ясельдзя” (Мн., 2007).

У выніку даследавання фанетычных, марфалагічных і лексічных асаблівасцей гаворак Верхняга Над’ясельдзя на яго тэрыторыі выдзелена 349 ізаглос. Гэтыя ізаглосы ўтвараюць 20 пучкоў: 1) панямонскі; 2) ружанска-шарашоўскі; 3) ружанска-пружанскі; 4) свіслацка-шарашоўскі; 5) свіслацка-пружанскі; 6) малецкі; 7) загародска-малецкі; 8) загародскі; 9) міжзагародскі; 10) лыскаўска-варанілавіцкі; 11) байкоўскі; 12) калазубаўскі; 13) вялікасельскі; 14) старавольскі; 15) шарашоўскі; 16) шанёўскі; 17) гараднянскі; 18) смаляніцкі; 19) ліноўскі; 20) вінецкі. Найбольшую колькасць ізаглос уключаюць пучкі панямонскі (59 ізаглос) і загародскі (50 ізаглос), найменшую – пучкі вінецкі (6 ізаглос), вялікасельскі (6 ізаглос), старавольскі (7 ізаглос), калазубаўскі (7 ізаглос), загародска-малецкі (8 ізаглос) і шанёўскі (9 ізаглос). Колькасць ізаглос у складзе іншых пучкоў вагаеца ад 11 да 19.

На тэрыторыі Верхняга Над’ясельдзя выдзяляюцца наступныя групы гаворак: гаворкі гродзенска-баранавіцкія – на поўначы, паўночнабрэсцкія акаючыя – на захадзе, паўночнабрэсцкія окаючыя – у цэнтры, верхняясельскія – у цэнтры, на ўсходзе і паўднёвым усходзе, малецкія –

на паўднёвым усходзе, на ўночназагародскія – на паўднёвым захадзе, сярэднезагародскія – на поўдні рэгіёна.

Нарастанне адрозненняў паміж гродзенска-баранавіцкімі, паўночнабрэсцкімі, сярэднебрэсцкімі і загародскімі гаворкамі мае “ступеньчаты” характар пераходнасці.